

У адпаведнасці з даручэннем Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, 24 красавіка ў Віцебскім дзяржаўным ўніверсітэце імя П.М.Машэрава праішла Міжнародная навукова-практычна канферэнцыя "Перамога – адна на ўсіх". Арганізатарамі мерапрыемства выступілі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, ВДУ імя П.М.Машэрава, Інстытут гісторіі НАН Беларусі, галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцебскага аблвыканкама.

Больш за 100 навукоўцаў з шасці краін (Беларусі, Украіны, Расіі, Ізраіля, Азербайджана і Люксембурга) сабраліся ва аўдыторыях галоўнай альма-матар Віцебшчыны для абмеркавання міжнародных адносін і дыпламаты напярэдадні і ў гады Другой сусветнай вайны, баявых дзеянняў на франтах, нацысцкага акупацыйнага рэжыму, партызанска груху і падпольнай барацьбы, савецкага тылу ў гады Вялікай Айчыннай вайны і паслявеннага аднаўлення краіны, памяці пра Другую сусветную і Вялікую Айчынную вайны, патрыятычнае выхаванне моладзі. Менавіта гэтым актуальным пытанням былі прысвечаны тэматычныя секцыі (асобная секцыя была прадстаўлена маладым даследчыкам). У дзясятках дакладаў закраналіся самыя розныя аспекты падзеі перыяду Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнай.


— Тэматыка канферэнцыі вельмі важная і мае як навуковую цікавасць, так і выхаваўчае значэнне. Гістарычныя канферэнцыі не толькі канстатуюць факты, але і вучаць, даюць нам урокі на будучыню. Калі паглядзеяш на развіццё гістарычнай навукі, то зauważа, што даследаванні ў яе галіне асабліва актыўнізваліся пасля Другой сусветнай вайны. Увага пачала засяроджвацца на практичнай значнасці навукі. Яна павінна не праста канстатаваць факты, але і смела называць рэчы сваім іменамі. Мы бачым, як калі мяжоў нашай дзяржавы адбываюцца канфлікты, якія могуць перарасці ў больш сур'ёзныя катак-



лізмы ваеннага характару. І роля гістарычнай навукі ў папярэджванні такіх канфліктў вельмі важная, — адзначыў на пленарным пасяджэнні рэктар ВДУ імя П.М.Машэрава, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Аляксей Уладзіміравіч Ягораў.

Як вядома, 70-годдзе вызвалення краіны ад нямецка-фашистскіх захопнікаў пачало маштабнае адзначацца з верасня мінулага года. Святочную эстафету прынялі ўжо многія раёны. Па словах акадэміка-сакратара аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, доктара гістарычных навук, прафесара Аляксандра Аляксандравіча Кавалені, у нашай краіне робіцца ўсёмагчымае для таго, каб памяць аб подзвігу народа жыла ў асяроддзі падрастаючага пакалення. Яскравым пацвярджэннем з'яўляецца выданне ўнікальнай 146-томнай кнігі "Памяць", дзе назаўсёды запісаны імёны мільёнаў людзей, якія змагаліся супраць фашысцікіх акупантаў.

Тое, што памяць пра адзіную для ўсіх нас Перамогу беражліва захоўваецца маладым пакаленнем, пацвердзіла літаратурна-музыч-



ная кампазіцыя "Жыццё абараніўшы, пайшли ў бессмяротнасць твае, Беларусь, сыны!", падчас якой студэнтамі (а ўпершыню яшчэ 10 гадоў назад — навучэнцамі гімназіі № 1 Віцебска) была паказана кранальная гісторыя хакання і юнацкіх мар, якія не зблыліся, на аснове перапіскі жыхара Віцебска Анатоля Барэйкі, які загінуў пры вызваленні роднага краю, са сваімі хаканай.

Як ужо адзначалася, тэматыка дакладаў была разнастайней. Напрыклад, настаўнік гіс-

торыі сярэдняй школы № 3 Мёраў Віцебскай вобласці Вітаут Антонавіч Ермалёнак паведаміў пра ўдзел ураджэнцаў Мёрскага раёна ў баявых дзеяннях на заходніх фронтах Другой сусветнай вайны. Асабліва каштоўнымі ў плане захавання ў падрастаючага пакалення памяці пра подзвіг нашага народа былі выступленні секцый маладых даследчыкаў і "Памяць пра Другую сусветную вайну" і "Вялікую Айчынную вайну". Патрыятычнае выхаванне моладзі". Пра рэйд на Віцебск і вызваленне Лужасна ў лютым 1942 года паведаміў навучэнец 10 класа Віцебскага кадэцкага вучылішча Мікіта Пахоменка. "Настаўнікі, якія змагаліся за Радзіму", "Два чалавекі, два лёсы, адно прозвішча" — з такімі дакладамі выступілі навучэнкі 8 і 10 класа сярэдняй школы № 28 Віцебска Карына Сяманцова і Юлія Кожар. І гэта толькі невялікая частка тэм, узнятых навучэнцамі, не гаворачы пра даклады кандыдатаў гістарычных навук, дацэнтаў, прафесараў. Азнаёміца са зместам гэтых дакладаў, адначасова прачытаць, прааналізаць мала даследаваныя старонкі гісторыі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнай можна ў спецыяльным 373-старонковым зборніку матэрыялаў канферэнцыі.

"Выкарыстанне ў выхаваўчым працэсе прыкладаў герайму, патрыятызму, мужнасці беларускага народа — вельмі актуальная і значная задача". Складана не пагадзіца з гэтымі словамі дырэктара Віцебскага кадэцкага вучылішча, палкоўніка, кандыдата медыцынскіх навук, дацэнта Сяргея Мацвеевіча Лагвіненкі і выкладчыка, кандыдата гістарычных навук, дацэнта Мікалая Васільевіча Півара, якія падзяліліся з калегамі багатымі вопытамі патрыятычнага выхавання навучэнцаў. Сярод традыцыйных выхаваўчых мерапрыемстваў вучылішча, якія павінны праводзіцца ў кожнай установе адукацыі, тэматычныя вечарыны, сустэрэны з ветэранамі, паказ мас-тэацкіх кінафільмаў, паходы па месцах баявой славы. Яны садзейнічаюць фарміраванню патрыятычных пачуццяў, перадачы гістарычнай памяці, разуменню навучэнцамі той вялікай цаны, якой была заваявана наша агульная Перамога, — адна на ўсіх і для кожнага.

Ігар Грэчка.
hrechka@ng-press.by
Фота аўтара.